

Расклад вучэбных заняткаў

		Званкі	1 “А” клас	1“Б” клас	Званкі	2”А” клас	2”Б” клас	3 клас	4 клас
П А Н Я Д З Е Л	1	9.00-9.35	фіз.к. і зд.	чалавек і свет	9.00-9.45	літар.чытанне	бел.мова	матэматыка	бел.мова
	2	9.55-10.30	матэматыка	матэматыка	9.55-10.40	бел.мова	матэматыка	ням.мова	фіз.к. і зд.
	3	10.50-11.25	чалавек і свет	в.мастацтва	11.00-11.45	матэматыка	фіз.к. і зд	руск.язык	ням.мова
	4	11.45-12.20	в.мастацтва	фіз.к. і зд.	12.05-12.50	музыка	літар.чытанне	прац.навучанне	матэматыка
	5	12.40-13.15			13.00-13.45			фіз.к. і зд.	
А Ў Т О Р А К	1	9.00-9.35	літар.чытанне (н.ч)	літар.чытанне (н.ч.)	9.00-9.45	матэматыка	руск.язык	литер.чтение	литер.чтение
	2	9.55-10.30	матэматыка	матэматыка	9.55-10.40	фіз.к. і зд.	музыка	матэматыка	руск.язык
	3	10.50-11.25	пісьмо (н.гр.)	музыка	11.00-11.45	руск.язык	матэматыка	руск.язык	матэматыка
	4	11.45-12.20	музыка	пісьмо (н.гр.)	12.05-12.50	литер.чтение	литер.чтение	музыка	ГЗС
	5	12.40-13.15			13.00-13.45			АБЖ	музыка
С Е Р А Д А	1	9.00-9.35	літар.чытанне (н.ч.)	літар.чытанне (н.ч.)	9.00-9.45	літар.чытанне	матэматыка	бел.мова	ням.мова
	2	9.55-10.30	матэматыка	матэматыка	9.55-10.40	матэматыка	бел.мова	ГЗС	бел.мова
	3	10.50-11.25	пісьмо (н.гр.)	ГЗС	11.00-11.45	бел.мова	чалавек і свет	ням.мова	матэматыка
	4	11.45-12.20	ГЗС	пісьмо (н.гр.)	12.05-12.50	чалавек і свет	літар.чытанне	матэматыка	чалавек і свет
	5	12.40-13.15			13.00-13.45	фіз.к. і зд. (пл)	фіз.к. і зд. (пл)	літар.чытанне	літар.чытанне
Ч А Ц В Е Р	1	9.00-9.35	пр.навучанне	руск.язык	9.00-9.45	в.мастацтва	прац.навучанне	лит.чтение	руск.язык
	2	9.55-10.30	руск. язык	матэматыка	9.55-10.40	матэматыка	матэматыка	фіз.к. і зд.	в.мастацтва
	3	10.50-11.25	матэматыка	прац. навучанне	11.00-11.45	руск.язык	руск.язык	матэматыка	матэматыка
	4	11.45-12.20			12.05-12.50	АБЖ	ГЗС	руск.язык	літар. чытанне
	5	12.40-13.15			13.00-13.45			в.мастацтва	
П Я Т Н І Ц А	1	9.00-9.35	літар.чытанне (н.ч.)	літар.чытанне (н.ч.)	9.00-9.45	литар. чтение	в.мастацтва	ням.мова	літар.чытанне
	2	9.55-10.30	пісьмо (н.гр.)	в. мастацтва	9.55-10.40	ГЗС	руск. язык	бел.мова	бел.мова
	3	10.50-11.25	в. мастацтва	пісьмо (н.гр)	11.00-11.45	руск. язык	литер. чтение	літар.чытанне	фіз.к. і зд.
	4	11.45-12.20	фіз.к. і зд. (пл)	фіз.к. і зд. (пл)	12.05-12.50	прац. навучанне	АБЖ	чалавек і свет	ням.мова
	5	12.40-13.15			13.00-13.45				пр.навучанне

УЗГОДНЕНА з ПК
 Пастанова № 2/57 ад 04.01.2018

Расклад факультатывных заняткаў

	1 "А"	1 "Б"	2"А"	2"Б"	3	4
П А Н Я Д З						13.30 Мая Айчына
А Ў Т О Р А К	08.00 Матэматычная вясёлка	08.00 Матэматычная вясёлка	08.00 Тайны звуків и букв			08.00 АБЖ 2,4 недз
С Е Р А Д А						08.00 Шахматны ўсенавуч
Ч А Ц В Е Р						08.00 Падарожжа ў краіну займальнай матэматыкі
П Я Т Н І Ц А				08.00 Тайны звуків и букв	08.00 Мая Айчына. 13.10 Правілы ў маім жыцці /2,3 класы/	

Намеснік дырэктара

В.С.Антановіч